

ВІЗАВАЯ АНКЕТА  
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
ЗАПАЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ

VISA AANVRAAGFORMULIER  
DE REPUBLIEK BELARUS  
IN TE VULLEN IN BLOKLETTERS

<b>1.</b> Прозвішча/Achternaam		<b>4.</b> Пол/Sexe																									
<b>2.</b> Імя/Voornaam		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ mannelijk																									
<b>3.</b> Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Andere namen en (of) meisjesnaam		<input type="checkbox"/> жаночы/vrouwelijk																									
<b>5.</b> Дата нараджэння/Geboortedatum		<b>6.</b> Месца нараджэння/Geboorteplaats																									
<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>dag</td><td>maand</td><td colspan="4">jaar</td> </tr> </table>								dag	maand	jaar				краіна/land ..... горад/plaats ..... вобласць (раён)/provincie .....													
dag	maand	jaar																									
<b>7.</b> Цяперашняя(ія) грамадзянства(ы)/Nationaliteit (huidig)																											
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/Wanneer uw nationaliteit is gewijzigd, nooter dan a.u.b. uw voorgaande nationaliteit en datum waarop de nationaliteit is gewijzigd																											
<b>8.</b> Тып пашпарта/Passpoorttype		<b>9.</b> Нумар пашпарта/Passpoortnummer																									
<input type="checkbox"/> звычайны/gewoon <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatisch <input type="checkbox"/> службовы/officeel <input type="checkbox"/> іншы дакумент/ ander document : .....		<b>10.</b> Кім выдадзены/ Afgevend instantie : .....																									
		<b>11.</b> Дата выдачы/ Uitgavedatum																									
		<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>dag</td><td>maand</td><td colspan="4">jaar</td> </tr> </table>								dag	maand	jaar															
dag	maand	jaar																									
		<b>12.</b> Тэрмін дзеяння/Valid until																									
		<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>dag</td><td>maand</td><td colspan="4">jaar</td> </tr> </table>								dag	maand	jaar															
dag	maand	jaar																									
<b>13.</b> Адрас сталага месца жыхарства/ Prive adres (woonadres)																											
краіна// land ..... вобласць(раён)/ provincie .....																											
горад/ plaats ..... вуліца/straat .....																											
індэкс/postcode .....																											
нумар дома/ huisnummer ..... нумар кватэры/ appartement nummer .....																											
нумар тэлефона// telefoonnummer ..... e-mail .....																											
<b>14.</b> Месца працы/вучобы і службовы адрас/ Werk en werk adres																											
прадпрыемства/ naam bedrijf ..... пасада/functie .....																											
краіна/land ..... вобласць (раён)/provincie .....																											
індэкс/postcode .....																											
горад/plaats ..... вуліца/straat .....																											
нумар дома/ huisnummer ..... нумар тэлефона/ telefoonnummer .....																											
<b>15.</b> Тып візы/ Soort visum		<b>16.</b> Колькасць уездаў/ Aantal toegangen																									
<input type="checkbox"/> транзітная/ doorreis <input type="checkbox"/> кароткачасовая/ korte termijn <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/ lange termijn		<input type="checkbox"/> аднаразовая// eenmalige toegang <input type="checkbox"/> двухразовая/ dubbelvoudige toegang <input type="checkbox"/> шматразовая/ meervoudige toegang																									
<b>17.</b> Тэрмін дзеяння візы/Term of visa validity																											
з/ van		на/ tot																									
<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>dag</td><td>maand</td><td colspan="4">jaar</td> </tr> </table>								dag	maand	jaar				<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>dag</td><td>maand</td><td colspan="4">jaar</td> </tr> </table>								dag	maand	jaar			
dag	maand	jaar																									
dag	maand	jaar																									
		на тэрмін знаходжання/ voor een verblijfsperiode																									
		<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">сутак/dagen</td> </tr> </table>						сутак/dagen																			
сутак/dagen																											

Фотаздымак/Foto

**Службовыя адзнакі/ Voog officieel gebruik**

**Дата звароту:**  
.....

**Падставы:**  
 сапраўдны пашпарт  
 візавая падтрымка  
 фінансавыя сродкі  
 інтэрв'ю

**Расшэнне по звароце:**  
 ад .....  
 станоўчае  
 адмоўнае

**Тып візы:**  
 В  
 С  
 D

**Кратнасць візы:**  
 1  
 2  
 шм

**Мэта візіту:**  
 транзіт  
 дыпламатычная  
 службовая  
 дзелавыя стасункі  
 спорт/культура/  
навука/адукацыя  
 гуманітарная  
 рэлігійныя стасункі  
 прэса  
 прыватная  
 вучоба  
 турызм  
 сталае жыхарства

**Віза:**  
 № .....

**Сапраўдная:**  
 з .....  
 па .....  
 тэрмін знаходжання .....

**Спагнаны збор:**  
 .....

**18.** Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/У выпадку запыту транзітнай візы пакажыце, у якую краіну Вы едзеце і якія падставы для ўезду ў гэтую краіну Вы маеце / Naam van de uitnodigende organisatie of persoon/ Als u een doorreisvisum nodig heeft, geef dan aan naar welk land u reist en om welke redenen u dit land moet binnenkomen

**19.** Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adres van de uitnodigende organisatie of persoon

індэкс/ postcode .....

вобласць (раён)/ provincie ..... горад/plaats .....

вуліца/straat ..... нумар дома/ huisnummer .....

нумар /тэлефона/факса/ telefoonnummer/faxnummer ..... e-mail .....

**20.** Адрас знаходжання ў Беларусі/Address of stay in Belarus

індэкс/ postcode .....

вобласць (раён)/ provincie ..... горад/plaats .....

вуліца/straat ..... нумар дома/ huisnummer .....

нумар кватэры/ appartement nummer ..... гасцініца/hotel .....

**21.** Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Doel van het bezoek(gedetailleerd)

**22.** Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь / Bent u de afgelopen 3 jaar in Belarus geweest

так/ ja       не/nee

калі так, вызначце, у якіх гадах / zo ja, bepaal in welke jaren \_\_\_\_\_

**23.** Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Bent u ooit beschuldigd van het overtreden van de Republiek Belarus wet in Belarus

так/ ja       не/nee

калі так, вызначце калі/ zo ja, specificeer wanneer \_\_\_\_\_ і дзе/ en waar \_\_\_\_\_

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ Een positief antwoord heeft niet noodzakelijkerwijs een negatieve invloed op de behandeling van een visumaanvraag, maar in dit geval wordt uw aanwezigheid gevraagd voor een gesprek met een consulaire ambtenaar

**24.** Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Means available for stay in the Republic of Belarus

наяўныя сродкі/ contant geld       банкаўскія чэкі/ bankcheques

крэдытныя карткі/credit cards

зваротны білет/ retour ticket

дарожныя чэкі/ travel cheques       пражыванне/ accommodatie

**25.** Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых дадзеных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь.

Verklaring: Ik verklaar dat de informatie in deze aanvraag waar en correct is. Ik ben me ervan bewust dat om een valse verklaring of weigering om de noodzakelijke documenten voor te leggen kunnen leiden tot weigering van een visum voor entree in de Republiek Belarus. Ik ben gewaarschuwd dat als deze informatie onjuist blijkt te zijn, het visum op elk ogenblik kan worden geannuleerd. Bij aankomst in de Republiek Belarus zal ik mij registreren volgens de procedure en zal ik het grondgebied van de Republiek Belarus verlaten alvorens mijn visum verloopt. Ik ben me ervan bewust dat ik tijdens mijn reis een medische verzekering moet hebben die voldoet aan de vereisten van de Republiek Belarus wetgeving. Ik geef toestemming voor het verzamelen, opslaan, verwerken en overdragen van mijn persoonlijke gegevens voor doeleinden die verband houden met de afgifte van visa en de uitvoering van internationale verdragen van de Republiek Belarus.

**26.** Асабісты подпіс (подпіс законнага прадстаўніка)/ Handtekening

**27.** Дата падпісання/ Datum van de handtekening

dag		maand		jaar	